

**НАРОДНАЯ БІБЛІЯТЭЧНА**  
**№ 7**

---

**Вацлаў Ластоўскі**  
**(Власт)**

# **Лябірынты**

**Навукова-фантастычнае апавяданьне**

---

**БЭРЛІН 1944**

## I

Ад колькіх гадоў сталася ў мяне звычаем выїжджаць на тыдзень-два ў які-колечы закутак Беларусі для пазнаньня роднае старасьвetchыны. Мяне даўно вабіў да сябе наш сівагорбы Полацак сваім рамантычным мінульм, якое сягае ў легендарныя часы, і гэнага году я пастановіў сабе пару вольных летніх тыдняў правесьці ў Полацку. На маёй пастанове канчальна заважыў ліст, атрыманы з Полацку ад тамтэйшага аматара-архэалёга Івана Іванавіча, які: даносіў, што каля яго ўтварыўся гурток ахвотнікаў старасьвetchыны зь мясцовых жыхароў. «У нашых вячорных вольных бясёдах запраўды ажываюць мінулья вякі ў казках, легендах і фантазіях»... пісаў ён мне ў сваім лісьце.

Увечары таго-ж дня я сеў у вагон у Вільні, а на другі дзень раніцой ужо ішоў старымі вуліцамі Полацка, шукаючы сабе памешканьня ў гасцініцах.

Удзень пабываў у Івана Іванавіча, дзе аглядаў цікавыя кахлі і металёвыя бляшкі, знайденыя пры раскопках у даўнай княжай сялібе — Бельчыцах. Пазнаёміўся ў яго з двумя ўдзельнікамі, як яны называлі, «Архэалёгічай Вольнай Контэрфратэрні». Адзін зь іх быў мясцовы чыноўнік, якога я знаю з брашуры, напісанай ім самім, калі было яшчэ моднае і паплатнае для чыноўніцкае кар'еры русыфікатарства. У гэнай брашуры ён задаваўся мэтай давесьці, што парасейску трэба пісаць назоў гораду на «Полоцк», а «Полотск» і што быццам у гэтым пераменаваны прастарога назову крыўся сам цэнтар «абрусеўшнія краю». Вынікам ягонае брашуры сталае тое, што ў расейскім мясцовым правапісе завёўся хаос, бо некаторыя пачалі, запраўды, пісаць «Полотск», «полотскій», — і т. д., а іншыя пайшлі яшчэ далей і пісалі — «Полотеск», кансэрватары-ж і мясцовыя жыхары засталіся пры старым назове.

Пры цяперашній, асабістай зь ім знаёмасці я даведаўся, што ён ужо 40 гадоў, як збиралі матар'ялы і дакументы да краёвае гісторыі, што ў яго два пакоі бітма набітыя гэтымі матар'яламі, сярод якіх ёсьць неацэннае вартасці рэчы.

Другі быў колішні акалічны памешчык, які злажыў гаспадарку, распрадаў зямлю, і цяпер жыў у Полацку, у сваім собскім дамку з садам, з гатовага граша. Бацька ягоны меў нейкія блізкія дачыненьні да Васільянаў, а ён сам цікавіўся галоўна дэманалёгій, кабалістыкай і да г. п. Меў, як зарэкамандаваў мне яго Іван Іванавіч, у сябе «чорнакніжную бібліятэку», якой нікому не паказваў і не даваў чытаць.

Мы ўмовіліся сустрэцца, разам зь іншымі яшчэ ўдзельнікамі «Вольнае Контэрфратэрні» на кватэры ў Івана Іванавіча.

Увечары прыбыло яшчэ двух. Мясцовы полапкі мешчанін Рыгор Н., маўклівы, сіавусы старац, які упорыста гаварыў толькі пабеларуску, а часам прыкідаўся, што неразумее некаторых словаў паразейску і па колькі разоў перапытаўшы паўтараў слова ў перакладзе пабеларуску з асаблівым на яго націскам. Мне яго зарэкамэндавалі пад найменнем «Падземны Чалавек», спэцыяльнасцю ягонай было знанье розных фантастычных легендаў аб падземельных ходах і дзівах, скрытых у іх, якія ён умеў апавядадзіць із разлівым рэалізмам, але га заканчэнніне заўсёды дадаваў: «Так пераказуюць, але хто-ж ведае, ці ёсьць у гэтым хонь кропля праўды».

І ўрэшце апошнім удзельнікам «Контэрфратэрні» быў сярэдніх гадоў настаўнік гарадзкой школы, які цікавіўся галоўна мясцовай гісторыяй да прыняцця хрысьціянства крывічамі.

Перазнаёміўшыся, расьселіся мы за столом на выгодных так званых «клубовых крэслах», глубокіх і мяккіх, з широкімі поручамі. На стале вясёла шумеў самавар і красавалася буталька, запарушаная пылам, і на талерках панадна была паrackладаная ўсякага гатунку дымляніна: кумпячына, сальцесона, кілбасы, якія ня маюць роўных сабе ў сьвеце, калі бываюць прыгатаваныя паводле старасьвецкіх рэцептаў, рукамі беларускіх гаспадарных жанок.

Пасьля другога-трэцяе чаркі «Падземны Чалавек» пахінуўся да мяне і пачаў даводзіць, што гара, на якой стаіць Верхні Замак — насыпная. Што першапачаткова

гэта была толькі магіла славутага валадара ўсіе прыбалтыцкае «ратайскае» Скіфі, а пазней яе дасыпалі і на ёй стаяла бажніца, прысьвечаная Дзеве Сонцу, якую члі тут у постаці агністага птаха зь дзяўчай галавой. Пры гэтym ён сягнуў у кішэнь і падаў мне бронзавы мэдаль із стылізаваным руслункам, харктэрнага вельмі, але нябачанага мной дагэтуль стылю. На адным баку мэдалю быў зъмеявік, а на другім — Дзева Сонца, у постаці птаха зь людзкой галавой, абкружанай аўрэоляй.

У нашую размову ўмяшаўся настаўнік, які сказаў:

— Я бачу, што вас застанаўляе закончаны стыль руслунку. І я павен, што вы думаецце — вось табе грубы прымітыў! Людзі імкнуліся непшта адварыць, але че маглі перадолець тэхнікі, а дзеля гэтага зрабілі быцам съцень падобнасці да рэальных зъмеяў. Вось акурат у гэтym крынецца нашая сама грубае незразуменне старасвetchыны. Прасачэце развязцьцё мастацтва ў Грэцыі: там пасыля груба рэалістычных скульптураў Фідыя і ягоных сучаснікаў, пасыля вульгарнага клясыцызму, пастае пэрыяд пазнейшы — бізантыйскі. Стыль бізантыйскі — гэта ня ўпадак мастацтва, а ягоная вышэйшая ступень. Першы пэрыяд імкнення, як і ў развязцьці рэлігii, да багатворанья прыроды, другі — да тварэльнай прыроды паводле свайго замыслу і хаценьня. У першым пэрыядзе чалавек няпэўны сваіх духовых сілаў і яму здаецца, што звер ня толькі фізычна, але і духова дужэйшы за яго, яму імпануе зъярыны съвет, і ён пачынае багоміць яго. А таму ахвоча прыбірае сваю галаву бычынымі рагамі, цела акрывае мядзвежымі скурамі, або размелёўвае на ім падобы тых зъяроў і гадаў, што імпануюць яму. Калі-ж, ходам развязцьця культуры, чалавек даходзіць да пазнаньня самога сябе, да адэнь сваіх духовых сілаў, ён, разам із бычынымі рагамі, скідае зь сябе і багомленьне рэальных формаў у мастацтве. Пачынае сам тварыць няіснуючыя формы, устанаўляе канон мастацтва. Бізантыйскае мастацтва — гэта мастацтва вышэйшага фармацыі, чымся грэцкі клясыцызм, бо гэта мастацтва не натуралістычнае, а кананічнае. Тое, што мы бачым у Грэцыі, паўтараецца ўсюды, дзе толькі

цывілізацыя людзкая даходзіла да вышэйшых ступеняў: і ў Асыры, і ў Бабілене, і ў Эгіпце, і ў Індыі, у Кітаі і Японіі...

Гэты мэдаль съветчыца нам, што і мы, на гэтай зямлі, у гэтым краі праходзілі ўжо раз росквіт высокай самаістай культуры, якая загінула і рапткі якой, вельмі рэдкія, зъяўляюцца пакуль што для нас таёмыні крыптонімамі, даступнымі толькі рэдкім, як я сказаў-бы, пасьвяченым людзям. Нашае няшчасце ў тым, што край нашня мае ні годнага да будовы каменя, ні капальняў мінералаў, а з гэтае прычины адзіным, годным да будовы матар'ялам было дрэва і нашыя мастацкія будоўлі былі драўляныя, малатрываляны. Нашыя пісаныя памятнікі не на камянёх высякаліся, але начыркаліся на бяроставых пласткох, якія лёгка запаляліся і гнілі. Скажаце, каб у Эгіпце, Індыі, Бабілёне была драўляная культура, дык ці ведалі-б мы сяньня што колечы аб ёй? Не.

— Маецце слушнасьць, — сказаў памешчык. — Нашыя прашчуры перажылі стадью высокую культуры. Як довад, магу прывесці, што дагэтуль, сярод нашага простага народу, які паўтысячы год ходзіць у чужым ярме, дагэтуль ёсьць собскія назовы важнейшых нябесных знакаў. Прыкладам, зорку Вэнэру да сяньня сяляне называють «Чагір». Пад найменьнем «Чагір» фігуруе Вэнэра ў Супрасльскім календары XVIII ст., дзе аб ёй гаворыцца: Звязда Чагір між усімі Звяздамі 10 месц у кожным месяцы мае, а па трыкрат прыходаіць на кожнае месца, кожнага месяца». Вялікую Мядзьведзіцу называють «Стажарамі»; Плеяды — «Сітцом», або «Вуціным Гняздом»; Арыёнаў пояс — «Кітачамі»; тры зоркі, каля Млечнай Дарогі, называють «Пralльямі» або «Зялезны Абруч»; у галаве Млечнай Дарогі знають «Касьбітоў», а самую Млечную Дарогу называють «Вайсковым Станам». Назоваў гэтых захавалася многа. А што гэта значыць? Гэта значыць, што быў калісь час, калі ў нас працьвіталі астралёгія, глыбокае веданьне якой зъяўлялася прывілеем клясы вучоных, але яна была адначасна, мабыць, ведай, даступнай для ўсіх станаў.

Тут яго перапыніў стары чыноўнік, кажучы:

— Сярод маіх збораў меў я карціны кніг, пісаних на бяросьце, неразумелымі знакамі, падобнымі да рунічнага пісьма. Я маю дадзеная, цвердзіць, што г. зв. Яцьвягі ня былі асобным плямём, як памылкова думаюць, а гэта назоў клясы съвятароў паганскіх часоў. Тых зорнікаў і зораведаў, а пачынаючы астрономаў, якія адначасна былі і клясай съвятароў, духоўнікаў. Прашу зьвирпнуць увагу на падобнасць паніцца, уложенага ў слова «яцьвяг» і «жрэц». Там і тут да утварэння слова ўзята паніцца яды — жорці, есьці. Выйдзіце з гэтага пакою на рынак і спытайце, дзе прадаюць ядомыя рэчы? Усякі вам адкажа: — у ятках. У старапольскай мове жэртва называецца «objata», ізноў-такі тое самас паніцце яды уложана ў слова. Наш селянін дагэтуль кажа на страву «яство», славянскае — яство, яства. Папольску пішашца «Jadźwingowie», дык і тут ёсьць карэнь «яд», «яда»... У даўнія часы паміж словамі: «яцьвяг» і «жрэц» была акурат такая розніца, як у цяперашнім нашым разуменіі паміж словамі «съвятар» і «жрэц». Для ваяўнічага хрысьціянізму, які нішчыў усё паганскае, усе старой веры і съвятары, і грубыя шаманы, і варажбіты — былі агульна пагарджанымі жрацамі. Гэтая стараверная, з высокай культурай, інтэлігенцыя, брыдзілася змагацца забойствамі з новай верай і эмігравала ў глухія пушчы на ўзымяжжа старавернай і аднавернай зь імі Жмудзі. Як іх там тропілі і нішчылі блізу штогод, палячы будоўлі і выразаючы людзей, съветчаць ужо рускія і польскія летапісцы. Разам із тым, калі загінулі яцьвягі, загінула і старая дахрысьціянская нашая культура.

Тут ізноў узяў слова «Падземны Чалавек».

— Я там ня ведаю, які назоў мелі съвятары дахрысьціянскіх часоў. А што яны займаліся астрономіяй — гэта пэўнае. Ваша, хіба ведаеш, — зьвярнуўся ён да мяне, — Богінскае возера. Цікавы закутак! Уся ваколіца поўная старога жыцця. На возеры ёсьць паўвостраў «Богіна», а таму «Богіна», што там былі славутыя бажніцы. У канцы возера ідуць валатоўкі бронзавага веку, на пяшчастым урочышчы, гэтае месца жалю, смутку, панашаму — могілкі — носіць найменьне Жаль-Бор. На

востраве, яшчэ да скасаванья паншчыны, трymаўся вы-  
сокі капец, у сярэдзіне якога была старое веры бажніца,  
з адзіным аконцам, празь якое прамень сонца ў сярэдзіну  
падаў толькі роўна я поўдні. Капец гэты ўзарвалі маскалі  
у часе паўстання 63-га году, думаючы, што гэта нейкая  
крапасьць. Там, у Богіне, ёсьць таксама падземныя ходы,  
як і у нас, пад Верхнім Замкам, у сярэдзіне гары. Старая  
веда і старая культура не загінулі. Кажуць людзі, а хто-ж  
ведае, ці ёсьць у гэтым хоць кропля праўды, пад Верхнім  
Замкам, за магілай няведамага валадара, ёсьць склады з  
багацьцямі вялікімі. Кажуць, у вабход абысырнай граб-  
ніцы, направа, ёсьць мураваны праход кроکаў да  
60 удаўжкі, і празь яго ўваходзіцца ў сховы із старымі  
кнігамі. Часткай пісаныя яны на дошчачках, часткай на  
бяроставых пласткох. Зложеныя кнігі ў каваных серабром  
скрынях, у сярэдзіне абітых скурай. З гэтай кніжні пра-  
кавечнай ёсьць ход у скарбец... Толькі дужа страшна  
ісьці там.

Голос ягоны абарваўся спазмай у горле, ён сам неяк  
згарнуўся ў крэсьле, а вочы застыглі, быццам угле-  
джаныя ў няведамую даль.

На мамант спынілася размова, а, пазней, памалу,  
перайшла на славутую полацкую бібліятэку, якой, здабы-  
ваючы Полацак у 1572 г., шукаў Іван Грозны і не знай-  
шоў і якую даручаў папа Грыгор ХІІ Пасэвіну знайсьці  
і пераслаць у Рым. Усе аднагалосна выказвалі, што  
бібліятэка гэтая была тады скаваная, і сяньня ёсьць недзе  
у падземных полацкіх лёхах. Іван Іванавіч расказаў, што  
на свае вочы чытаў у старых мэтрычных кнігах у архіве  
віцебскае лютаранскае кірхі запіс на белягу аб tym, што  
ігумен Бельчыцкага манастыра, перад аблогай гораду  
Масковіяй, злажыўши ўсе манастырскія скарбы і кнігі,  
паплыў уніз Дзвіны, каб захаваць усё гэта ў падземель-  
лях Верхняга Замку. Стары чыноўнік вылічаў, якія кнігі  
ёсьць у захаванай бібліятэцы. — А найперш ёсьць там, —  
казаў ён, — летапісы полацкага княства, і навет летапіс  
пісаны рукой сьв. Еўфрасінні, праўдзівы экзэмпляр г. зв.  
«Повесьці временных лет», бо, копіі, што дахаваліся да  
наших дзён, перабытаналя і далёкія ад арыгіналу, далей

— сваяручныя пісаньні братоў Кірыла і Мяхвода, Бізантыйскія хранографы і да г. п. Васільянне ведалі, дзе захаваная бібліятэка, але баючыся, каб яе не забралі сауты і ня зьнішчылі, хавалі месца ейнага знаходжанья ў сакрэце.

Гутарка зацягнулася да познае начы.

Развітаўшыся, мы разыйшліся кожны ў свой бок.

Мой пакой у гасцініцы быў на другім паверсе, і вакно выходзіла ў сад, за якім, на мураваным доме, красаваўся агаловак коміну ў кшталце кароны. Полацкія старажылы кажуць, што даўней больш было гэткіх аздобных комінаў у горадзе, з часам яны вывеліся, і я пашкадаваў у душы заміранье роднае старасьвetchыны. У стылі агалоўка было нешта няўлоўнае, што нагадвала на стыль нядаўна бачанага мэдалю, які паказваў «Падземны Чалавек». Ці-ж бы рэшткі стылю яшчэ жылі? Я пахінуў галаву на вакно і задумаўся. Перада мной, у фантазіі, пачаў расьці стылёвы горад зь дзіўнымі будоўлямі...

## II.

Першы мой сон стрывожыў ціхі стук у вакно. Я ўскочыў з ложка і, падыйшоўшы, пабачыў у вакне вусатае аблічча «Падземнага Чалавека». Ён даваў мне знакі рукамі, каб адчыніць яму вакно, пры чым клаў палец на вусны, даючы гэтым знак, каб я не нарабіў гоману.

Калі вакно было адчыненае, ён улез на падваконьнік, зажыў зь сярэбранае табакеркі і пачаў гаварыць шэптам:

— Я даўно ўжо ведаю ход у схаваную бібліятэку, але сам ня рухаў яе і нікому не паказваў, маўчаў, баючыся, каб не зарабавалі ў нас і гэтае нашае апошнje багацьце. Адзявайцесь, пойдаем! Я ўзяў з сабой сьвечку, ліхтарню і ўсё патрэбнае...

Няма чаго казаць аб tym, як хутка я быў апрануты і гатовы ў дарогу.

Мы зыйшлі па драбіне ўніз, аднеслы яе ў бок і паклалі на зямлю, а самі цішком вымкнуліся з брамы і скіраваліся ў бок Верхняга Замку. Мінутаў за 20, мы былі на месцы. На гары, у бок Дзівіны, тады стаялі яшчэ руіны замковых будынкаў, у якіх да 1839 г. месьціўся Васільянскі вуніяцкі манастыр.

Замак быў, як апавядоць, зруйнаваны ўсяго толькі ў 40-х гадох. Перш, па загад цара Мікалая I, зъ яго знялі мядзяны дах і адправілі ў Пецярбург на будову ісаакіеўскага сабору, а пазней нехта ці запарушыў плюмысна, ці мо ўмысна падпаліў будынак. Пасьля пажару ён больш паўстагодзьдзя пакінуты быў на руйнаванье сіламі прыроды. Урашце руіны, каля 1913 г., прадаў расейскі ўрад на цэглу нейкаму маскалю-падрадчыку, які разабраўшы каштоўныя муры, сплавіў цэглу лайбамі ў Рыгу.

Але тады, калі мы сходаілі ў будынак, частка яго ная, якраз левы вугал у ніжнім паверсе, меў яшчэ цалыя скляпеньні. Мы папацёмку дабраліся да вялікай вуглавое, у скляпох, залі, съцены якое і столь былі пакрытыя старымі фрэскамі, якія месцамі былі асыпаўшыся, месцамі съцёртыя і павыдзіраныя. Справа, між дзвюх атворынаў ад дзвіярэй была круглая ніша да самога памосту.

— Вось тут ход у падземельле, — сказаў мой павадыр і пачаў рукамі адгартаць насыпаны на добрага падаршына друз. Супольным высілкам мы ачысьцілі дно ніши, якое было зробленое з аднай, у квадратны матар, каменнае пліты.

— Гэта дзвіверы, — сказаў «Падземны Чалавек» і, засунуўшы ў шчалугу, між камянёў, загнуты зялезны друк, з высілкам павярнуў яго. Нешта глуха храснула, і пліта адным бокам пачала апушчацца ўніз. Адкрыліся вітыя мураваныя сходы, якімі мы, пры слабым съятле «съляпое» ліхтарні, пачалі зыходзіць уніз. Калі нашыя галовы араўналіся з канцом навісле пліты, дык пліта сама сабою паднялася ўверх і зашчоўкнулася, пры да-памозе прыладжанага да яе мэханізму.

— Апрача мяне, з жывых ніхто ня ведае аб гэтым ходзе. Ты другі будзеш ведаць аб ім і захаваеш патомным. Але перш, чым увайсьці ў тайныя ходы, у якіх нашыя празорлівия прадзеды захавалі не толькі свае культурныя, але і вялікія матар'яльныя багацьці, ты павінен даць абяцаньне злажыць прысягу на вечную тайну, — казаў стары ўрочыстым голасам, з націскам на кожным слове.

Я выказаў сваю згоду, і мы рушылі далей ходам, які

меў шмат паваротак, але ўсьціж пахіляўся ўніз. На аднай з паваротак мой павадыр отрымаў мяне, кажучы:

— Памятай, пасьля сёмага вугла ёсьць запастка.

Перад намі ўпоравень із цагляным памостам, была, на сажань даўжыні і на ўсю шырыню ходу ўпраўленая ў памост дубовая дошка.

— Гэта дошка на вяртугу ўстроеная, хто ея ведае, ступіць на яе, дык і аваліца ў глыбокі калодзеж, а дошка сама сабой стане на месца.

Пры гэтым, хочучы паказаць, як гэта адбываецца, ён націснуў палкай на канец дошкі, і тая віхнулася ўніз, адкрываючы чорную продань скрытага пад ёю калодзежа. Праваднік патрымаў гэты рухомы мост, а мне загадаў выцягнуць засунутую за зялезнія скобкі, збоку мураванае студні, дошку, паклаўшы якую на мост, мы перайшлі на другі бок яго і скавалі дошку зноў з другога боку.

Прайшоўшы колькі крохаў, мы знайшлі ў съянне ніzkія чорныя дзвірцы, за якімі была рухомая съценка, адсунуўшы якую, увайшлі ў даволі абышырны пакой, з мураванымі лавамі каля съценаў і высокім падмуркам пасярэдзіне, на якім стаяла старасьвецкая труна, знапая яшчэ данядаўна месцамі на Беларусі пад назовам «корсту». Гэта — таўстая калода з высечаным у сярэдзіне дуплом, у якое клалі нябожчыка; верх закрывалі плашкай ад такой-жа калоды. У васабліва важных здэрньях, хаваючы багатых або заслужаных людзей, корст пакрывалі смалой і «берасьцілі», г. зн. густа спаясвалі даўгімі паяскамі бяросты ўсю труну, як бандажом, а наверх шчытна акручвалі яшчэ добра прасмоленымі вяроўкамі. Гэтак прыгатаваны корст мог сотні гадоў ляжаць у зямлі, не паддаючыся буцьвежы. Гэткія корсты бачыў я раней, калі аднай вясны Дзвіна падмыла старое магілішча, і вада то зносіла ўніз, то прыбівала да берагу іх, а сяляне вылоўлявалі, каб нанова закапаць у зямлю.

— Гэта корст, у якім ляжыць той, хто дабудаваў гэты ход, — сказаў мне праваднік. — Тут ты і зложыш прысягу, а на знак датрыманьня слова пачалуеш у чало гэтая шаноўныя астанкі.

Пры гэтым ён запаліў таўстую, як добрая балька, васковую свячу, што стаяла ў канцы труны. Кнот трашчэў і дыміў, але памалу үгарэўся, і я пабачыў на труне зроблены ў вакружыне надпіс глаголіцкім літарамі. Надпіс гаварыў:

«Я, Ярамір, ходы гэтых працай многай утварыў і дэманаў пяці моцай слоў тайных на пілнаваньне давечнё үвізаў тут. Хай уносячага сюды праpusьцяць, а на выносячым споўніцца слова».

Мы адкрылі корст, і майм вачом паказаўся забальзамаваны нябожчык з густой сівой барадой, адзеты ў залататканую павалоку. Ляжаў ён крыху на правы бок павернуты, адна рука ягоная была пад галавой, другая ляжала на пазлацістым паясе; левая нага крыху паднятая ў сагнутым калене. Выглядала, што гэта не нябожчык, а заснулы старац з шара-папелястым абліччам.

«Падземны Чалавек» сказаў мне стаць у нагах, а сам стаў каля галавы на прыступках падмурку. Ад руху, калі ён праходзіў, закалыхалася полымя сівачкамі і, мне здаўся, нябожчык зъміргнуў вачыма.

Сярод неапісанага цішы прагучалі ўрачыстыя слова формулы прысягі, якую чытаў мне праваднік з узятага з-пад галавы нябожчыка зьвітку пэргаміну.

Словы былі такія ўрачыстыя, закляцці такія страшныя, акружэнье такое нязвычайнае і нечаканае, што ѿ mnie закружылася галава. Мой праваднік таксама стаўся бледны і ўвесь дрыжэў. Раптам ён, як быццам аступіўшыся, зваліўся ўніз, адначасна падсьвічнік з грукатым рынку па памост, гасячы свячу. Запанавала непрагляданая цемра і ціш. Я пачаў клікаць яго. Глухое маўчанье ды нягулкое рэха былі адзіным адказам на мой кліч.

Сівігавіцай праз мысль прабеглі страшныя абразы з легендаў і запраўдных здарэнняў, а таксама той факт, што пры мне няма сернічкаў. Я чуў, што ў гэтай немай цішы і чорнай, да болю ў мозгох, цемры, пад уражаньнем свежага страсеняня нэрваў, знаходжуся на самым рубе да страты прытомнасці. У мозгох інстынктыўна і распачліва пачала біцца адна-адзіная думка: трэба быць спакойным, трэба быць спакойным! Я чуў,

разумеў, што цяпер адзіны ратунак у захаваньні спакою. І як люнатык, з працягнутымі наперад рукамі, пайшоў у бок, шукаючы бачаных мной пад съценамі мураваных лавак.

Я сеў на лаўку і пачаў глыбака ўдыхаць паветра. У вушшу званіла цішыня, пры якой чыканье гадзіньніка ў кішані чулася, як рytмічны ход паравое машыны, ды глухое тутнельне крыўі ў шыі і скронях. Як доўга я сядзеў — зьмеркаваць нельга, магла гэта быць адна мінuta, як і цэлая вечнасць.

Урашце, я надумаўся пайсьці шукаць майго правадніка і пры ім сернічкаў і ліхтарні. З гэтай матай я сунуўся з лавы і папоўз на руках і каленах да сярадзіны. Хутка намацаў падмуроўку, на якой я нідаўна стаяў, і папоўз вакол яе, бо ня мог зьмеркаваць, зь якога боку знаходжуся. За другой павароткай рука натрапіла па нешта мокрае і клейкае. Я падумаў, што гэта кроў, што падзе тут блізка ляжыць мой праваднік, і асьцярожна выцягнуў наперад руку, якая наткнулася сьпярша на масыўны маталёвы падсьвечнік, а пасля на людзкое цела. Я падаўся яшча бліжэй, шукаючы руکі. Пульс ня біўся, галава ягоная была мокрая і съцюдзёная. У бочнай кішэні ягонае курткі я намацаў сернічки і з радасцю хапіўся паліць іх, але руکі мae былі мокрыя і дрыжэлі, сернічки ламаліся або толькі давалі іскры. Перапсаваўшы штук ізь дзесяць, я схапіўся, што іх у скрынцы ня шмат, і сілай волі пачаў паўстрымваць сябе, каб не псаваць болей дарэмна. Высілак над самім сабой даў найлепшыя вынікі, з увагай выняты сернічак і пацёты аб скрынчу загарэўся, асьвятляючы страшанны абраз: перада мной ляжаў наўзнак мой праваднік із разьбітай і скрываўленай галавой. Ад правага вока і да вуха зіяла страшная галава. Ад правага вока і да вуха зіяла страшная галава. Сернік дагараў і згас. Цяпер я толькі крывавая рана. Сернік дагараў і згас. Цяпер я толькі зауважыў, што, апрача сернікаў, у мяне больш німа нічога. Куды паставіў праваднік ліхтарню, якую згасіў, пасля того, як запаліў сьвечку, я не зауважыў. Сернікаў было ўсяго колькі ў скрынчы, і я пастанавіў ужыткаўцаў іх з мудрай асьцярожнасцю. А дзеля гэтага ізлоў папоўз па памосьце. Па даўгіх шукальнях была знай-

дзеняя і запаленая ліхтарня. Пры съятле ліхтарні я съцвердаі ў сумны факт съмерці майго правадніка. Ён такі запраўды аступіўся зыходзячы і, падаочы, ударыўся скроняй аб войстры выступ падстаўкі ліхтарні, якую цяжаром свайго цела абярнуў.

Падыймаючы цяжкі ліхтар, я заўважыў на ім унізе надпіс: «Обятопрыімча, прыймі другога, з чары тайн піўшага».

### III.

Прачытаўшы дзіўны надпіс, я стараўся ўцяміць ягонае значанье; і, мне здалося, што ён напамінае на права, якое пануе ў гэтых падземельлях. Ці-ж-бы «Падземны Чалавек», згодна з гэтым правам, павінен быў, за раскрыцьцё мне тайны заплаціць сваім жыцьцём? Аднак, факты гаварылі, што ён стаўся: «другім, піўшым з чары скрытае веды». Мяне агарнула забабонная багавейлівасць да навакольных да мяне муроў і рэчаў. Я пачуўся агорнутым з усіх бакоў таёмыні, съведамымі сваіх чынаў сіламі. І гэтыя цёмныя пракаветныя съцены і чорны дубовы корст з астанкамі няведамага мне, аднак, бязумоўна геніяльнага духа, і гэты таёмыні надпіс, і, урэшце, труп малаведамага, аднак, чамусьці, мне блізкога і дарагога чалавека, апутвалі душу тысячамі кволых, але цягучых ніцяў, няведамых мне тайнаў. А, галоўна, я быў тут, у гэтих лябірынтах, адзінай жывой істотай. Я абярнуўся, каб яшчэ раз глянуць на мілае старэчае аблічча «Падземнага Чалавека». І якое-ж маё было зьдзіўленыне, калі я не пабачыў яго на зямлі, дзе мамэнт таму ён ляжаў. Гэта апошніе страшэнна стрывожыла і парушыла мяне да апошніх глыбінаў усяе мае істоты. Я яшчэ больш пачуўся бездапаможным і бязрадным у путах няведамага. Уражаны новай тайнай, я, шукаючы свайго правадніка, узьняў у гару ліхтарню, аглядаючы склеп, але нідзе ня было цела, якога я шукаў. Затое я толькі цяпер заўважыў, што памешканье, у якім я заходжуся, мае трохкутную форму, трылук якой, звужаючыся, зыходзіўся ўверсе высокім скляпеньнем. Мне прыпомнілася чытаное некалісь апісаныне славянскае съвятыні ў Ратры, якая была збудаваная трыбочнай фігурай, як і сама сяліба

пры ёй, якая мела з трох бакоў агароду і тры брамы на ўсход, паўдня і поўнач. Спомнілася мне адна дыскусія ў гуртку моладзі, і як паважны вучоны, які быў сярэц нас, даводаў тады, што таксама ў трывутную фігуру была будаваная славная, апяяная Гомэрам Троя, што ўсе бажніцы, ці то «багоды» старое славянскае веры, пасъянчаныя Найвельшаму, бацьку багоў, зваліся Троямі. Але хутка мысьль мая зьвярнулася зноў да майго незавіднага палажэння ў гэтых скляпох. І я толькі быў прыняў у сабе пастараву вяртаца назад тай самай дарогай, як, раптам, нешта скрыгнула за мной. Пахопліва абырнуўшыся назад, я пабачыў рассунутую съянну і паміж дэзвюх ейных палавінаў, на асноведзі аксаміту чорнэ цемры праходу — чалавечую постаць у белай вопратцы і ў белым, мітрападобным, клабуку на галаве. Я стаяў, як амярцьвэлы і пэвен быў, што гэта галюцынацыя. А тым часам, белая постаць із павагай пачала да мяне набліжацца. Узіраючыся расшыранымі вачыма на яе, я, зь немалым зьдзіўленнем, распазнаў аблічча Івана Іванавіча. Першым май водрухам было выразіць сваю радасць і падзяліцца перажытымі трывогамі, але ён, як быццам, згадаўшы маю мысьль, урочыстым падняццем рукі стрымаў маё парыванье, кажучы:

— Не парушай павагі месца гэтага мовай сваіх турботаў. Хадзі за мной!...

І мы моўчкі скіраваліся ў праход, зь якога выйшаў Іван Іванавіч. Ён ішоў наперадзе, а я за ім. Цяпер я толькі разгледзеў, што белая ягоная вопратка была ў форме даўгой, шырокай кашулі з шырокімі пурпуровымі шлякамі на падале і рукавох; клабук быў таксама падбіты зьнізу, на адваротах брыля, пурпуровая тканіна. Ішлі мы разьмеранай, роўнай хадою, лукавыгібістым шырокім праходам, на съценах якога былі пасъялія ад часу малюнкі і нейкія надпісы, абкружаныя арнамэнтамі. Памост быў зложаны з чатырохкантовых каменных плітаў. Гэтак, у маўчаньні, прайшлі мы ня менш за 200 кроکаў, калі, урэшце, сталі перад глухой съянной, якой канчаўся праход.

Іван Іванавіч падняў руку ўверх і палкай, на якую

апіраўся, моцна націснуў на разэтку над круком, упраўленым у скляпеньне. Глухая съцяна, перад якой мы стаялі, съпярша дрыгнула, а пасьля пачала вольна апушчанца наперад, і перад намі адкрылася круглая залі, съцены і столь якое пакрытыя былі рысункамі, а памост — мазаікай. Залі была зусім пустой, толькі з правае стараны, пры съцянне, стаялі трох каменныя седзішчы.

— Во, тут, на гэтых съценах, — пачаў Іван Іванавіч, — забразаваная істота нашае старое веры, якая абаваралася на траістасці ўсяго існага. Уверсе — выабражаная сілы нябесныя, у сярадзіне — жыхары зямлі зь іхнымі турботамі, унізе — замагільны съвет зь ягонымі валадарамі і жыхарамі. Кажны з гэтых съветаў, паводле старое навукі, распадаўся, сваім парадкам, на трох істотных хараکтары. Усе рэлігійныя систэмы ад пачатку існаванья ў чалавецтве съведамае мыслі прызнавалі гэтую траістасць рэчаў. Хальдэа-бабіёнскія съвятары, якія за шмат тысячагодзідзяў да нас слылі лепшымі ў съвесьце астрономамі, лепшымі пры гэтым знаўцамі матэматыкі, безь якое немагчыма астрономія, і да гэтага — старэйшымі носьбітамі веды людзкой, — у лік свае Тройцы ставілі багоў Ану, Эа і Бэла. Ану — гэта валадар зорыстага неба, першародны, старэйшы, бацька багоў. Эа — мудрэйшы, лепшы з багоў, прасьветнік і праводнік усяму съмяротнаму. Бэла — сын Эа, які вывяў зямлю зь цемры і хаосу, аддзяліў адны ад адных усе постасці і адмены, зь якіх злажыўся съмяротны съвет, якім мы яго цяпер знаем. У Індыі Тройцу складаюць Брама, Вішну, Шыва; функцыі, прыпісвалі асобам гэтае Тройцы, тыя-ж самыя, што і ў хальдэяў. Ня чужа было і грэцкай мыслі паняцце траістасці сілы, што валодае съветам, чым галоўна цікавілася школа плятонікаў, ад якіх доклад Тройцы была перанятая хрысьціянствам.

Пасьля гэтага ўступу Іван Іванавіч падняў руку ўверх, паказваючы на малюнак і сказаў:

— Пасярэдзіне скляпеньня бачым мы тут трох постасці славянскае, а лепей — Дака-Гецкай Тройцы. Першая зь іх — Найвельшы (Optimus), бацька багоў, пкі на мас

найменьня. Іменьні, даваныя яму рознымі народамі: Баг, Бог, Даос, Дзевае, Гот, Элёгім, Аллах, Адонай — гэта ўсё ягоныя прыметнікі, як і нашае «Найзельшы», бо імя яго-нага нельга вымавіць. Часьць яго ў нашым народзе сягае ў вельмі глыбокую мінуўшчыну. Можна сказаць, што бальшыня грэцкіх мітаў цесна звязаная з нашымі пра-шчурамі Гетамі, зь якімі на берагах Дунаю грэкі вельмі рана саткнуліся і ўзаемна дзяліліся тайнамі веды. Навет наш сягоньняшні край быў ведамы грэкам, у той час, калі тварыліся ў іх першыя міты. Відаць гэта з Гомэра і іншых паэтаў старое Грэцыі, асабліва ж з аповесьцяў аб Апалёне і сыну ягоным Фаэтоне, якую перадаў нам пры-гожым вершам рымлянін Віргілі; аб Промэтэю, Орфэю, Эскуляпе і інш. Вось-жа ў старагрэцкіх пісьменьнікаў знойдзем, што славяне верылі ў замагільнае жыцьцё і па-съмерці сваёй мелі надзею бытаваць разам зь Зямель-чыцам<sup>1</sup>), рэлігійным рэфарматарам, які жыў зь 600—650 гадоў да Н. Хр.<sup>2</sup>).

Другая асаба славянскае Тройцы, якая адпавядае Хальдэа — Бабілёнскаму Эа, індускаму Вішну — гэта Правечны Кон, які даў усяму жывому законы жыцця, назначыў кон, долю і акрэсьліў канец скон<sup>3)</sup>). Як і ўсе

1) **Ад выдавецтва.** Мы даручылі кіраўніку нашага выдавецтва пра-  
верыць паданне тут аб Зямельчыцу, і ён даў нам такую даведку: «Ска-  
занае аб Зямельчыцу ведама на ўсім старасъвецкім пісьменьнікам: Него-  
занае аб Зямельчыцу экспедит Alexandri lib. 1; Hellanicus (Etymolog.  
dotted IV, 93, 94, Argan expedite Alexandri lib. 1; Hellanicus (Etymolog.  
mag. voce); Ромр. chela II, 2; Strabon VII, 2977. Аб славянскім  
народзе Геты гаворыцца, што гэта наймужнейшы і найсправядлівейшы  
народ спаміж славянаў, вераць, што па съмерці ідуць да свайго бога  
Lamolxis'a, які ўважаецца імі за тую-ж істоту, што і Gebeleisis (Негодот).

Некаторыя грекі даводзілі, што Lamolxis (Зямельчыц) быу Пітагора-  
вым нявольнікам і пітагораўскую науку аб замагільным жыцьці па-  
шырыў паміж сваіх аднопляменцаў — Гетаў (Strabon). Што, бязумоўна,  
памылкова, бо Зямельчыц жыў куды раней за Пітагора, найменш ста-  
ці паўтараста гадоў. Памылковас таксама съверджанье Герадота, што  
Геты Gebeleisis'a (Найвельшага — Optimus) мелі за адну і туую ж асобу  
Зямельчыцам, які пашыраў науку аб адзінай першапрыныне, а зна-  
чыць быў толькі абагомленым чалавекам. З навейшых пісьменьнікаў або  
Зямельчыцу — Lamolxis пісалі: de Brosse d'Anville у «Memoires de  
l' Acad des inscript. t. XXXV et XXV ды Ernest Gotfried Grodeck  
у pasboxах de rimmoralitatis quam Getis persuasisse dicitur Lamolxi  
ratione; а таксама ў яго Graecorum de Lamolxide fabule.

2) **Ад выдаецца.** З пісьменьніка Маандра (323 год Н.Х.) да-  
ведаемся што Замельчыц пашырау навуку вельмі подобную ў вагульных  
рысах да будызму, але вынікалую зь нетраў мысльі Дакагецкага племя.

3) Гречк. Кгопоз (час). Кон — круг, — круг гадавы; як немецк.  
Gott — (год).

багі, Правечны Кон меў пімат розных эпітэтаў, якія наведамі прыймаліся часам за ягоныя собскія імены. Да гэткіх іменіняў ягоных належаць: — Прова, Права, Тур. У ваднай старадаўнай саксонскай кроніцы ёсьць малюнкі стараславянскіх багоў з часоў хрышчэння славянаў, між імі — русланак стода з подпісам «Ргопо». Гэты русланак съветчыць, як хрысьціянскія апосталы таго часу былі прасякнутыя мазаізмам ды бабіёнскімі харубамі і шайтанамі, а як мала ведалі тое, што нішчылі. Бо Кол-Прова-Тур на меў стодаў: яму прысьвячаліся съвятыя дубы і гаі. У гэткія месцы, агароджаныя, з параю наўсупроцьных варотаў, зыходзіліся ў канодныя дні старшыні народу спраўляць суды. У здарэньні, калі каго перасьледвалі, ён мог схавацца ў загароду, хоць бы ён быў ворагам, яго ніхто ня съмеў крануць: бо права не на перавазе фізычнае сілы, ані на гвалце грунтуеща.

Трэйцяя асока славянскае Тройцы, якая адпавядала бабіёнскаму Бэлу і індускаму Шыву — Сіціурат, Сіва. Хальдэйцы ўважалі Бэла за бога апраметнай, царства вечнай цемры, дому, «у які ўсе ўваходзяць, але скучль ніхто ня выходзіць». Індусы Шыву называюць «помсынкам». Цікава пры гэтым адцеміць адну асаблівасць, гэтае, што індусы аддавалі часыць Шыву — Ішвару ў мясцовасці Рудры, а славяне — у Рэтры. І каб мы ня ведалі аб tym, што Дака-Гецкія міты праз грэкаў сягалі да Бабіёну і Егіпту з аднаго боку, а да Індыі з другога — дык можна было-б даівіца нязвычайнай выпадковасці ў сугуччы.

У санскрыце ёсьць эпітэт, даваны Шыву — «Гары», які вельмі сходны з нашым Яры, Ярыла, Яравід. Сымбалем Сіціурата (жыцьцявароту) — Ярылы быў нязгасны агонь Жывец, Жынч, Зынч (зьнікомы), які меў сваё вечныя аўтары паўсюдна, куды сягала вера славянская. Лета пісы ўспамінаюць аб такіх вечных агнёх у Вільні, Вялікім Ноўгарадзе, а ў заходніх славянаў у Жніне, Гнезьнене і Жуліне на Памор'і. Усюды, дзе існуюць або існавалі першыя хрысьціянскія съвятыні, пасвячаныя прароку Ільлі, яны былі будаваныя на месцах вечнага агня. Бо Ільля заступаў у пачатках хрысьціянства Ярылу. Цэркви

былі тыя ў Менску, Віцебску, Смаленску, Полацку і інш. гарадох. Святары, што служылі «Яраму», называліся вядунамі, ведачамі, вятачамі, вяцьвягамі, бо яны прарочылі будучае. Няхай пя дзівіць, што мсьцівай сіле на- даваўся эпітэт белага, яркага. Гэта дзеля ўласкаўленъня яго. Бо-ж дагэтуль, старой памяцю, народ называець агонь — багач, цяпло, съятло, каб ня ўквяліць грознай сілы. У мысьль гэтага страшны Лясун носіць эпітэты — Дабрахот, Зялун; а чорны балотны дух «Бялун», «той», «гэты» і, ужо пад уплывам іавейшага съветагляду, — «нячысьцік».

Сіле першапрычыннай, «Найвельшаму» належыць па- шана ад усяго жывога. Ён асновапаложнік, ён той, аб якім пяе брамін у сваіх гімнах:

Я носьбіт і дарога, съветка і князь,  
Айчына, прыяцель, прытулак;  
Першапрычына і цэль і істасць рэчаў,  
Я і захоўнік і вечнае семя.

Калі Арфэй, які быў з народу Гетаў, што сяліліся пад той час у Фракіі, панёс у Грэцыю навуку аб адзіным Найвельшым, дык Грэкі пыталі аракула, што такое бог, якога прапаведуець Арфэй? І аракул назваў Найвельшага: съятлом (гад), мысьлю-словам (logos) і крыніцай жыцця (рпешта), якія іменыні азначаюць адзіную першапрычыну, съятло духу, радасць бяз мучэння, першакрыніцу веды, увенчаную вышэйшай праудай.

Правечны Кон даў права, закон людзям, зверам, птухам, полазам, рыбам, расьцінам і наагул усяму, што жыве, родзіцца і памірае. Устаноўленыя ім законы вечныя і непарушныя. Галоўнае месца ў нашым краі, дзе складалі яму часцьць, быў Тураў і мясцовасць Скрыгалава, недалёка ад Турава, дзе дагэтуль захаваліся рэшткі т. зв. цыклёпічных будоўляў у форме вялізарных каменных блёкаў. За сымбалъ справядлівасці ў славянаў уважаўся белы бык — тур.

І хоць даўным-даўно забыліся нашыя людзі старых багоў, але Палеская (горадзенская) зямля дагэтуль мае ў сваім гэрбе тура, сымбалъ Правечнага Кону.

Пад гэтай Тройцай бачым мы ніжэй сем асобаў зь

іхнымі сымбалямі, гэта — сем галоўных сілаў, што валодаюць съветам. Першая — Кон, Конязь і ягоны сымбаль сонца; другая — Княжыч або Месяц із сымбалем сваім — месяц у маладзіку; трэйцяя — Ярыла і сымбаль ягоны — зорка Ма́рс; чацьвертая — Радзігост і ягоны сымбаль — зорка Мэркуры; пятая — Пярун-Грамавік; шостая Грамавіца і ейныя сымбалі зорка Вэнэра і птушка зязюля; сёмая — Лада, Ладон і ягоны сымбаль — зорка Сатурн. Каждай з гэтых сямёх асобаў пасъвячаны адзін дзень тыдня, аб чым съветчаць рунічныя надпісы пад кожнай асобай: Нядзеля — соўнік, панядзелак — месіч, аўторак — ярэц, серада — радаўнік, чацьвер — пярунец, пятніца — громніца, субота — ладзіч. Ніжэй за гэтых сямёх асобаў ёсьць дванаццаць сымбаляў, што азначаюць 12 знакаў Задыяку, а пад імі — чатыры ветры, што бытуюць на чатырох кантох зямлі: Усток, які сухасцю тхне; Ірэй, што прыносіць цяпло; Сутон, які навявае хмары і дождж; Сівер, што прыносіць съюжу.

Сяродні шлях малюнкаў зъмяшчаў у сабе сцэны з жыцця людзей, звяроў, птухаў, расьцінаў і інш. на зямлі, у паветры, у вадзе, зь іхнімі пераменамі і бытам.

У самым нізе было выображенне царства съмерці, дом вечнай цемры зь ягонымі жыхарамі. На першым пляне былі дзьве галоўныя фігуры: Люцец, Люты (Pluto), або Кашча Бязьсъмертны і ягоная жана — Марва. Першы выяўляў сабой худую, з войстрымі людзкімі рысамі і злымі вачамі, пачвару, другая — мела старачую жаночую галаву, на якой, заміж валасоў, зьвіваліся сыкучыя зъмеі. Ейнае мясістая тулава абапіралася на чатырох лапах і заканчалася драконаўскім хвастом. Па-за гэтымі галоўнымі постацямі віднеліся пачварныя духі краіны съмерці і бясконцы лік бледных людзкіх постацяў.

Мазаіка памосту пакрытая была сымбалічнымі знакамі, значаньня якіх я пя знаю і не адважыўся спытаць аб іх.

— А цяпер, — сказаў Іван Іванавіч, — каб пасунуцца далей у лябірынты, нам трэба сесьці ў гэтых краслы.

Зачараўаны веліччу абразоў, разьвінутых Іванам Іванавічам, я спытаў у яго.

— Чаму-ж усё гэта запяпала, чаму забыта?

І Іван Іванавіч сказаў:

— Гэродот апавядыае, што паўночныя краіны Эўропы былі найлюднейшымі, пасьля Індыі. Паўночныя народы, якіх звалі гіпэрбарайцамі, займаліся лавецтвам, скацежніцтвам і ратайствам. Зналі рамёствы і асабліва любаваліся ў пазнаньні прыроды, а дзеля гэтага былі носьбітамі высокія веды. Зь берагоў Герадотаўскага мора, цяперашняга Палескага краю, паходзіў вялікі індускі рэфарматар — Рама. Ален гіпэрборэец вывеў з поўначы калённю вучопых, якія сталіся ў Грэцыі кастай съятароў і асноваположнікамі часьці Апалёна і Дыяны ў Дэлёсе. З поўначы, із славянска-гецкае зямлі прыбыў у Грэцыю Арфай, заснавец гарадоў, вучыцель мастацтва і рамёстваў. З поўначы занёс Прамэтай съяতло за што быў няміласэрна пакараны.

Прамэтай, першы цывілізатор Грэцыі, прыкаваны за гэта да Каўкасскага гары, паводле словаў Эсхіла, жаліўся:

«Багі, мне дзеецца крыўда! Паслушайце, што я выканаў дзеля съяратных. Дзякуючы мне, ізъ зьярат, якімі былі, сталіся людзьмі. Съляпая, глухая, як мары, яны туляліся без правоў і ладу, ня ўмелі будаваць дамоў, пячоры былі ім адзіным прытулкам, цягнулі жыцьцё ніпэўнае; не разърознявалі часу і пораў году. Я першы навучыў іх пазнаваць ход зораў, навучыў іх знакаў пісьма, знакаў лічэння, абдарыў іх памяцьцю, маткаю муз, навучыў іх лавецтва. За што ж карае мяне завідны Зеўс? Ці-ж бы за съяতло, што збліжае людзей да багоў?!»

Грэцкія пісьменнікі самі съветчалі, што паўночныя народы, якія жылі на поўнач ад іх, занесьлі ў Грэцыю толькі некаторыя мастацтвы, але і цэлую рэлігійную сыстэму, навукі і ўмеласці. Славянскія народы, як прыкладам, — Курэты, Квірыты або Крывіты, — ужывалі рунічнага пісьма задоўга да прыбыцця ў Грэцыю фаніцыянскага Кадмуса. Іхныя будоўлі нагадвалі цыклёпічныя, адзначаючыся нязвычайнай трываласцю. У першых іхных сялібах, прыкладам, на горах Алімпійскіх, Геліконскіх і Пандайскіх насамперш зараджасцца рэлігія, музыка і філософія, якой пасьля славілася Грэцыя.

Згатуль выходзіць Апалён, які займаўся тут пастырствам. Арфэй (orfeos — цёмны), праудападобна съляпы, як Гомэр, свай ў вымоўнасьцю аблашчваў дзікіх звяроў і лагодзіў дзікасць тубыльскіх барбараў. На чароўны, акудны гуд ягонае ліры, палі зъмяняюца ў гарады (грэцкі горад — paleis), Ален, Тамарыс і Лінэй, таксама як Арфэй, сваймі прамовамі скіляюць тубыльцаў пакінуць людзкія ахвяры багом, а, здаецца, і вырачыся людаедства.

Але ёсьць народы, як і паасобныя людзі, прызначаны быць ня толькі мэсіямі чалавечтва, але і ягонымі адкупіцелямі. Да гэткіх належыць народ гетаў з усімі ягонымі галінамі. І мы бачым: Прэмэтая за ягоныя дабрадзеісты, выказанныя людзям, распялі на Каўкаскай скале. Арфэя разьдзерлі п'яныя жанкі, упаўшы ў шал. Фастыйскія палязгі за недаверства паганізму былі пабітыя грэкамі і патопленыя ў моры. Троя, славянская сяліба між грекаў, збураная грэкамі. Урэшце грэкі, падбіўшы сваіх даўных вучыцелёў і цывілізатараў, нішчачы, стараліся зъняславіць іх перад гісторыяй, няслушна прыпісваючы ім нялюдзкія абычай і чарапіцтва.

Перш, чымся стаўся посьбітам веды і задаўся мэтамі мэсіянізму, народ гетаў павінен быў прайсьці сам раднутраных пераабражэнняў і раформаў.

Першым рэфарматарам быў Зарада. Да яго існавала ў гетаў супольнасць жанок і маемасці. Народ займаўся толькі лавецтвам. Ён навучыў ратайства і завёў свабодны выбар жон і жонамі мужоў, раз кожнага году. Штогодна меў права муж зъяніць жонку і жонка мужа. Дзень гэты быў названы Купальлем, дзеля того, што ў гэты дзень павінны былі кандыдаты да жанішбы адбыць ачышчэнне праз агонь і купанье ў вадзе. Кажная пара магла мець сваю собскасць і алдзяліца ад грамады. Ніхто ня мог карыстацца чужой працай. Кажны пільнаваў ладу ў свай сям'і і дома быў поўным сувэрэнам. За крыўды, зробленыя суседу, караў сход суседзяў. Але сем'і пачалі множыцца і бацькі, мала-памалу ўстановілі патрыярхат, неабмежаваную нічым уладу галавы сям'і над усімі сям'янамі. Прычым патрыярхі неахвоча выпуш-

чалі каго-колечы зь сям'і, і сем'і разрасталіся да 100-200 душаў. Собскасць у сем'ях сталася сямейнай собкасцю, або іначай кажучы, собкасцю патрыярха, як і ўсе жанкі сям'і. Пайшло агульнае нездаволенінне.

У гэтым часе аб'явіўся другі рэфарматар Багавей, які высунуў на першы плян касту съвятароў. Апавешчаная была съвятарская дыктатура; зямля, як належная да Бога, была аддадзеная на ўласнасць галоўнай съвятыні. Усе жыхары, і бацькі і дзецы, павінны былі нароўні працаўца для багоў і съвятыняў. Як найсьвяцейшая праца, была палічаная праца ратайская. Сымбалем яе ўстаноўлены быў белы бык, які атрымаў асаблівую пашану пры съвятынях. Пры гэтым ладзе хутка ратай стаўся паніжаны да безгалосае скацежыны, за якую думае гаспадар. Каб патушыць нарастаныне рэвалюцыі, съвятары пайшли на ўступкі: прызналі роўнае права з сабой галовам родоў. Утвораны быў духоўна-арыстакратычны ўрад, які, прыкрываючыся воляю багоў, выдаваў ад іхнага імя свае загады, маючы, перш за ўсё, на мэце свае карысыці. Гэтая тройца — духавенства, старшыні і багі моцна і надоўга селі на карак рэшты народу. Але ў гэтым часе пачалі адбывацца напады суседных вандроўных народаў, абарона ад якіх вытварыла, мала-памалу, трэйці стан — вайсковы. У суполку — багі, съвятары, старшыні — павінны былі быць прынятymі і вайскоўцы.

Калі мы прыгледзімся да зъместу нашых народных казак, дык гэтую гісторыю мы знайдзем там перададзеную ў сымбалях. У сялянскай сям'і, прыкладам, родзіца які-небудзь Кацігарошак, найдужэйшы за ўсіх, якія ёсьць, аслікаў на съвеце. Падросшы, ідзе нішчыць зло на зямлі і, памалу, дабірае сабе яшчэ двох, а часам трох аслікаў, якія ўрэшце робяць паміж сабой змову, каб загубіць яго, і закідаюць у прадонную, бязвыходную прорву. Але Кацігарошак раней-пазней здабываецца з прорвы, пасароміўшы сваіх сяброў, бярэ ў свае рукі кірауніцтва над съветам, якому дае спакой і шчасце.

Пад панаваньнем старшыняў і духавенства, змацаваным вайскоўцамі, ратаі ў грэцкай сымболіцы прыбраюць постачь аднавокага цыклёпа, а пазней дурнога і съляпога Паліфэма.

Але яшчэ не канец на гэтым. Чужаземцы, пра-  
сльярша як госьці, пачалі панявольваць славянскія наро-  
ды, памалу, абыртаць у сваіх нявольнікаў. Вышэйшыя клясы,  
арыстакратыя і духавенства дыліліся з пануючымі пры-  
ходцамі.

Тут мы маём такую самую гісторыю, як і ў Італіі, дзе,  
за шмат гадоў да заснавання Рыму, жыў высокакультур-  
ны народ Этрускі. Чужаземныя дружыны паняволілі іх,  
абярнулі ў сваіх нявольнікаў і, пераняўшы ад іх культуру,  
ачарнілі этрускаў перад гісторыяй, як дзікіх і нічога ня  
варных людзей. Аб дзівах мастацтва, промыслаў і навукаў,  
аб стане высокай асьветы ў этрускаў, мы сяньня да-  
ведваемся толькі з раскопак іхных магілішчаў і гарадзі-  
шчаў. Этруская цывілізацыя загінула ў войнах прыходцаў  
з мясцовым жыхарствам. А пасля, за часоў Сылія,  
бязьміласэрна, разам із выдатнейшымі мясцовыми людьми,  
былі нішчаныя ўсякія помнікі этрускае культуры, іх-  
ныя кнігі і творы іхнага генія. І этруская культура заня-  
пала навекі. Рым пакрыў яе маўчаньнем, абсыпаў лаян-  
кай і зьнявагай.

Пад ударамі чужаземскіх наезнікаў заняпала і нашая  
культура, а асабліва ў часе хрышчэння чужынцамі  
славянаў.

Трэба памятаць, што міталёгія шмат якіх народаў  
нічога супольнага з тэасофіяй ня мае, як прыклад можа  
служыць лацінская міталёгія. Уважаю за патрабнае гэта  
зазначыць дзеля того, каб сталася відней, што з нашае  
міталёгіі належыць да тэасофіі, а што зьяўляецца толькі  
сымбалем пройдзенай народам гісторыі.

Есьць апавяданьне аб Сатурне, што за ягонае пана-  
ванье быў на зямлі залаты век. Сатурн — бог патры-  
цыяў. Легенду гэту, ведама, улажылі патрыярхі, спамі-  
наючы сваё даўнае і бязьмежнае панаванье. І дарма не-  
каторыя хочуць бачыць у гэтым пэсымізм клясычных  
народаў, якія, кладучы съярша век залаты, пасля сярэ-  
бранны, медзяны, урашце — зялезны, хацелі, быццам,  
зазначыць, што — чым далей, тым горш на сьвеце. Не,  
гэту гісторыю трэба паставіць у зусім іншае пласмо.

Сатурн пачаў есьці сваіх дзяцей.

Гэтую байку выдумала ўжо каста съятароў, съпіскуючы супроць усеўладнага патрыярхату. Устаноўлены лацінскімі съятарамі пазнейшы лад адлаваў уладу ў рукі багатых сем'яў «адарыў старших братоў правом боскім і людзкім» *jus pater* — (згатуль Юпітэр), крыўдаячы і вызываючы з правоў малодшую, ратайскую брачцию. Утварыліся патрыцыі (паны) і плебэйцы (мужыкі).

Патрыцыі тонуць у збытках і раскошах, плебэй у заплату і падзяку за крывавую працу мае бізуны і розгі. І вось у лацінскім богабайніцтве апавядыаца, што Вэнера, жонка плебэйскага Вулькана, пачала задавацца з патрыцыянскім Марсам. Вулькан, які могучы зьнесьці гэтакі зьнявагі, абвівае сонных — Вэнару і Марса — сеткай, падложенай пад іх, і выкідае іх на съятло, каб уяўным ужо сталася, што плебес змаўляеца і бяскарна пасягае на правы патрыцыяў. Гэта быў дакор, зроблены Апалёну, вартаўніку права. Увеселі Алімп устрывожаны. Апалён памярцьвеў ад зьнявагі. Адны багі съмлюцца, а другія выказваюць злосць і абуранье. Юпітэр страшліва загрымеў — *guos ego!*... Бачачы аднак прыгожую Вэнару гэтак зьняважанай, кажа: — «Годзі ўжо ёй... На Вулькана няма спосабаў — *guem ego!*... За мяшанье ў маю спрачку з Юнонай у справе наданьня правоў плебэям нядаўна так піхнуў яго я нагой на зямлю, што аж нагу ён зламаў».

У цяжкім палажэнні Юпітэру аж галава трашчыць. Як пагадзіць нязгоду ў народзе, пры ўсёўрастальных дамаганьнях чэрнядзі, пры заўзятай упорыстасці патрыцыянскіх багоў?

— Вулькан і Мэркуры не даюць мне спакою ад таго часу, калі Марса з Вэнэрай удалося прылавіць у сетку.

— Чатырох нас, — кажа Мэркуры, — стань, Найвышэйшы, -на нашай старане, і народная справа будзе выйграная.

— Найвышэйшай рады багоў не перагаласуем, шэсць галасоў супроць пяцёх, — адказаў Юпітер. — Што рагаласоў супроць пяцёх, — рагаласоў супроць пяцёх?

Вулькан выконвае загад. А калі, спужаныя відовішчам бацьказабойства, багі зъбягаюцца, бачаць: нованараджа-

ная багіня, узброеная ад ног да галавы, выходзіць із патыліцы Юпітэра. Вось і багіня мудрасьці — Мінэрва.

— Плебэйцы даламінаюца правоў, — кажа Мэркуры.

— Пачалі галасаваць. Шэсць супроць шасцёх!

— Мне належыць падвойны голас, — крыкнуў Юпітэр. І справа пароду была выйграная.

— Дык занясі ім зямельнае права! — крыкнуў Юпітэр.

— Сам пагавару я зъ Юнонай і думаю, што яна дазволіць таксама права вольнай жанішбы.

Мэркуры, які выконваў абавязкі паштара, панёс весьць на зямлю.

І плебэйцы атрымалі права людзкія і цывільныя. А ўсё гэта сталася вынікам неперасьцераганья правоў бажкамі, залётнасьцю Вэнэры і праз папушчэнне Юпітэра, тлумачылі съятары.

Мэркуры, бог купецтва і прамысловасці, носіць сьвіту на распашку, служыць усім хто плаціць: багом і людзям, небу і зямлі. Алякуеца зладзеямі і ашуканцамі.

Пад ягонай апекай выростае новая арыстакратыя — гравюровая. У рады яе ўваходзяць усе, кім алякуеца Мэркуры. І на права для гэтага стану багі, ад імя сваіх кліентаў, патрыцыяў, павінны былі згадзіца.

Дарма, што даўно пасвойму развязаў Юпітэр зямельнае права, права гэтае да сяньня несправядлівае. І будзе датуль актуальным, пакуль кожны народ ня становіцца за гаспадара ў сваім краі, пакуль кожны, хто палівае сваім потам загон, ня будзе праўным, прызнаным і ўсьвячоным правам ягоным валадаром.

#### IV.

У гэты мамант, калі скончыўшы гутарку, прымоўк Іван Іванавіч, а я аддаўся раздуме, нас абдружила маўклівая ціша, скрэзь якую зьнекуль пачаў даходзіць да вуха ціхі харальны съпей. Съпярша гэты съпей быў такі ціхі, што зьліваўся з тутненінем сэрца і крыві ў жылах. Але ў меру таго, як я, патужваючы свой слых, услухваўся, ён ўсё рос і, урэшце, набіраў штораз больш выразістасці. Калі съпей гэтых лічных галасоў пачаў набліжацца, я

пытальна глянуў на Івана Іванавіча.

— Гэта пяюць нашыя старцы, — сказаў ён спакойна.

— Ўк! Дык хіба-ж гэтая надзямельні заселеная людзьмі? — зъдзівіўся я.

— Але. Жыцьцё ў гэтых надзямельлях ідзе старое, даўнае. Вам-жа, хіба, даводзілася чуць ад народу дый чытаць у т. зв. этнаграфічнай літаратуры аб гарадох, царквях, манастырох, што паправальваліся скрэз зямлю. Хіба-ж вы ня чулі аб нязвестным горадзе Багоцку, во тут, каля Полацка? Другі такі горад, што каля Гомеля апісаў расейскі пісьменьнік пад найменнем Кіцежа. На зямлях, якія апошнімі часамі ў дакрывіцкую эпоху засяялі геты, гэткія гарады існуюць.

Я зъдзіўлена ўзіраўся на Івана Іванавіча і сам ня ведаў, што аб усім гэтым меркаваць, гэтак усё чутае і бачанае было нязвычайнім для майго разуменьня, што я павёў рукой сабе па абліччы, каб пераканацца, ці ўсё гэта не галюцынацыя, ня сон... Але чоў мой мяне не ашукваў...

Іван Іванавіч пры гэтым устаў, і, адчыніўшы дзвёры ў съцяне, павёў мяне даўгім і шырокім праходам, аж урэшце мы апынуліся ў вялікай і съветлай залі. Ня было там ні съвечак, ні лімпаў, съятло як быццам само сабой стаяла ў залі. Съцены былі запоўненыя ўсякімі книгамі і зьвіткамі рукапісаў. Падышоўшы да аднае з паліцаў, Іван Іванавіч зъняў пэргаміны рукапіс, кажучы:

— Во гэта съветчаныне падарожнага, які бываў у нашым краі за колькісот год да арабскага пісьменьніка Масуды, які ягонае съветчаныне асобным раздзелам (Маруджа 62) із старых кнігаў упісаў у свае кнігі. Тут мова аб гарадох і съвятынях славянскіх. Руінаў гэтых гарадоў і съвятыняў, цяперашняя археалёгія не знаходзіць на зямельнай паверхні, бо яны, дзіўнай умеласцю стварытных нашых інжынэраў, апушчаныя ў глыб зямлі, як вось і гэтая нашая съвятыня, у частцы будынкаў якой мы цяпер з вамі знаходзімся. У гэтай кнізе вось што аб ёй напісана:

«З гэтых съвятыняў адна пабудаваная на гары, гэта дзіва съвету, а як кажуць знаўцы, прыклад архітэктуры

і распарыдкаванья рознаілкага каменьля, ужытага да гэтае будоўлі. Сабраныя там дарагія каменьні півыхазай каштоўнасьці, а таксама знакі, што паказваюць будучыню».

— Усё, што тут напісаны — шчырая праўда! — скажаў Іван Іванавіч, складаючы кнігу.

— Цяпер-жа я пайду на мамэнт да нашых старцаў, а вы агледзьце найрадчэйшую ў съвеце бібліятэку.

— Прашу вас, скажэце, хто гэта такія старцы і як яны жывуць тут?

— Гляньце на гэтую залю, — скажаў Іван Іванавіч, — вы тут не пабачыце нідзе ніякіх прыладаў да асьвятлення, а ў залі съветла і цёпла. Гэта таму, што съцены гэтае залі ўскрытыя элемэнтам, падобным да радыя, зъякога пабудавана сонца. Пад гэтым сънятлом і расьціны і людзі могуць жыць бяз ушчэрбку для свайго здароўя. Гэты элемэнт, ужыты тут, як маса для тынкаванья съценаў, апрача съветла і цёпла, мае ішчэ іншыя дзеянні: хто заходзіцца за ўсёды пад уплывам ягонага съветла, не падлягае старасьці, якая паходзіць ад звалення крывяточных судзінаў у людzkім арганізме. Пад уплывам гэтага съветла вапна ня можа зацвердзяваць у арганізме, а дзеля гэтага чалавек застаецца наза ўсёды ў вадным веку, а як вынік гэтага — не падлягае съмерці. Мы з вамі цяпер знаходзімся на глыбіні каля тысячы мэтраў ад паверхні зямлі, і аднак-жа вы адыхаецце лёгкім паветрам, гэта таму, што элемэнт гэтых, які завецца «гетынам», мае ўласцівасць пахлынаць лішкі кіслых газаў. Вось-жа старыя вучоныя, зыйшоўшы з поля дзікога змаганья на зямлі жывуць тут, працуячы над навукай і ўмеласцямі, у сваіх абшырных і добра аbstаўленых бібліятэках і лябараторыях. Працуяць, чакаючы часу, калі ім давядзенца зноў выйсьці да свайго народу. Адным із важнейшых адкрыццяў, якія імі тут зробленыя, зъяўляецца «крызін» пры дапамозе якога кожную рэч можна разлажыць на першапачатковыя высхады і з першапачатковых высхадаў злажыць якую-хаяць рэч. Прыкладам: з высхадаў паветра і вады можна вытворыць камень, золата, хлеб, клушч, і, наадварот, кожную рэч

можна перамяніць у іншую. Прыкладам, той-же бруковы камень можна зъмяніць у хлеб ці золата, у паветра, ці якога-хаця смаку сталовае масла. Бо першапачатковы высхад ува ўсім адзін і той-же, залежыць толькі ад того, які надаецца кірунак руху ягоным праатамам. Гэтая вялікай вагі адкрыцьцё зробленае нашымі старцамі, развяза на зямлі сацыяльнае пытанье... Пытанье пра-корму людзей...

У гэты мамант недзе здалёк пачуўся званок, і Іван Іванавіч, падаўшы мне на разывітанье руку, выйшаў у праход, які пачынаўся зь левага боку залі, сказаўшы:

— Вам, аматару кніг, думаю маркотна тут ня будзе.

Я, ня трацячы часу, пачаў разглядаць кнігі. Адзел бібліятэкі, у якім я знаходзіўся, складаўся з помнікаў старасьвецкіх арабскіх, грэцкіх, індускіх і эгіпецкіх пісьменьнікаў. Вялізарныя фаліянты, пісаныя на пэргаміне і шоўкавых тканінах, залягалі ўсе сцены: унізе, каля сценаў, у дубовых, абіваних сярэбранай бляхай скрынях, разложаныя былі зьвіткі, пісаныя ў розных мовах. З пляну бібліятэкі, які быў выабражаны на мармартай дошцы сярод залі, відаць было, што адзел славянскіх кніг знаходзіўся ў трэцій залі, ідучы налева. Я заспяшаўся туды.

У гэты мамант нейкі лёгкі быццам звон у гары зьвярнуў маю ўвагу. Я ўзняў галаву і пабачыў, што ізъ сцяны выступае масыўны каменны блёк, у кшталце стала, з глыбокімі ўнізе выемкамі. На стале быў расстаўлены цэлы рад жоўтага металю стылёвых місаў, а на іх разложаныя свежыя фрукты і закускі, пасярод-же красавалася буталька із старкай. Падыйшоўшы да стала, я пабачыў картку, пісаную рукой Івана Іванавіча, гэткага зместу:

«Паважаны друж! Усё, што знайдзецца на гэтым стале, толькі што прыгатаванае пры дапамозе высхаду «скрывін». Спрабуйце, ці годнае да ўжытку. Ваш Іван Іванавіч».

Я сеў пры стале і ў часе ежы перакапаўся, што пададзеная закуска вызначалася вялікім кулінарным мастацтвам. Пячэння была гарачая і сакаўная з прыемным

водарам дымляніны; фрукты мелі дзіўную сьвежасьць; старка цягнулася з буталькі, як аліва, і разыходзілася па арганізьме хвалімі прыемнага цяпла.

Перакусіўшы, я скіраваўся ў славянскі аддзел бібліятэкі. Багацьце, якое я тут пабачыў у зывітках і фаліянтах, прост не паддаецца апісанью. Тут я бачыў ня толькі фаліянты полацкіх летапісаў між імі адзін пісаны рукой княжны Еўфрасіньні, але і летапісы шмат ғанейшых пэрыядоў існаваньня нашага народу. Пабачыў збор науки Зямельчыца, які складаўся з чатырох кніг, разьбітых кожная на 72 разьдзелы. На зьмест кнігі злажыліся: маральнае права, цывільнае і дзяржаўнае права, гісторыя народу і анталёгія лепшых тагочасных літаратурных твораў. Цэлы аддзел бібліятэкі складаўся з кнігаў, пісаних глаголіцай, якая, як я тут пераканаўся, была шмат старэйшай, бадай на добрую паўтысячу год, славянскай граматай, знакі якое разъвіліся з славянскіх гіерогліфаў. Старэнна апрацаваныя табліцы развицьця пісьменных славянскіх знакаў паказвалі ня толькі перамены ў формах знакаў, але давалі адначасна і храналёгічныя дадзенныя, зь якіх відаць было, што пачаткі славянскае пісьменнасці траба аднесці на канец чацвертага тысячагодзьдзя перад нашай эрай. Цікава было сачыць па гэных табліцах, як ізъ людзкое фігуры (рысаванай у гіерогліфах поўнасцю), вытварыўся знак «аз» — я, нашае цяперашніе вялікае А, у якім ад людзкое постаці засталіся ўнізе толькі дзве палкі, а ў папярэчы памяць аб рисаваным калісь паясе. Як цвёрда трymаўся цэлыя тысячагодзьдзі знак зямлі і дахаваўся да нашых часаў у славянскай літары «зело», а таксама знак жука ў літары — ж, які сяньня яшчэ нагадвае сабой кузурку. У ваддзеле архітэктуры бачыў я дзіўнае прыгожасці стылёвия будоўлі гэтак званага «гецкага» стылю. У ваддзеле пісьменнасці хрысьціянскіх часоў з асаблівай пашанай пераходзіліся тут рукапісы першых хрысьціянскіх апосталаў Кірылы і Мяхвода, аб якіх траба аднак, на аснове пачарпнутых мною ў бібліятэцы дадзеных, сказаць, што хоць яны запраўды пераклалі сьвятое пісьмо ў славянскую мову, але ў пісьменнасці славянской, т. зв. кірылаўскімі літарамі, на добрых

татыры сталецьці іх папярэдзілі розныя хрысьціянскія сектанты, а перадусім манахійцы, паўлікіянцы і мэсальянцы. Усе гэтые сектанты пісалі грацкімі лігарамі паславянску, дапасоўваючы іх да славянскае мовы. І пераклад кананічных кнігаў у славянскую мову папярэдзілі розныя сказаньні, як, прыкладам: «Сказанье аб Адаме», «Кнігі Эноха справядлівага», «Сказанье аб Ламэху і Мэльхіседэку», «Запаветы дванаццацёх патрыярхаў», «Пасланье Абрама да Хрыста», «Евангельле Хамы», «Евангельле Нікадымава» і шмат іншых.

Урэшце, змучаны пераглядам кнігаў, я надумаў абыйсьці бібліятэку, і з гэтай мэтай выйшаў у другую залю, а з другой у трэйцию і г. д. Прайшоўшы дзесяткі два заляў, напоўненых кнігамі, я апынуўся перад глыбокай нішай, у якой была зьмешчаная фігура чалавечая з бліскучымі вачыма. У меру збліжэння да яе, вочы фігуры штораз ярчэй съяцілі, прычым чулася ў іх нейкай прыцягальнай сіла. Калі я быў на адлежнасьці мэтраў 10 ад фігуры, я ўжо ня меў сілы стрымаць сябе, нешта неразумелае, непераможнае цягнула наперад, і высілкам усіе волі я ня мог спыніць сябе, каб на ісьці далей. Фігура была з жоўтага мэталю, утрая большая за натуральны чалавечы рост. Ад сіняватага блеску съятла вачэй фігуры, які быў скіраваны праства ў мае вочы, я чуў, як цела маё млела. У гэты мамэнт фігура правай рукой ударыла тро разы ў шчыт, які быў у яе на левай руцэ. Аглушальны патройны гук дарэшты спараліжаваў мяне, і я страціў прытомнасць.

— V.

Калі я адкрыў вочы, дык пабачыў, што ляжу ў гатэлі на сваёй пасыцелі ў вадзежы. Праз вакно ярка съяціла сонца і двумя агністымі стаўпамі клалася на памост перад майм ложкам.

У гэты мамэнт нехта пастукаў у дзвіверы.

— Але! Прашу! — сказаў я.

Адчыніліся дзвіверы, і я пабачыў на парозе «Падземнага Чалавека». Ён падыйшоў да мяне і, паздароўкаўшыся, сеў пры ложку. Глянуўшы на яго, я пабачыў шырокую блізну на левай шчацэ, ад вуха да падбародку.

Мне зразку ўспомнілася падзямельле, і я ўскочыў з ложка. Стары глядзеў нейкім цвярдым сталёвым поглядам мне ў вочы. Гэты ягоны погляд наводзіў на мяне нейкі забабонны страх, і я зноў сеў на ложку.

Стары моўчкі пачаў капацца ў падысподным кішапі свае спанцэркі, і па нейкім часе выняў адтуль даволі пакамечаны канварт, падаючы які мне, сказаў:

— Гэта вось вам цэдулка ад Івана Іванавіча. — Я пасьпешна скапіў канварт і, разъдзершы яго, дастаў запіску, у якой было напісаны.

«Паважаны дружа! Заўтра мае імяніны, а сяньня ўвечары съята Купальле. Загляньце вечарком, пагаворым ізноў аб мілай старасьвetchыне. Стол я прыгатаваў паводля сваіх рэцэптаў. Спрабуйце, ці годная мая кулінарыя да ўжытку. Ваш Іван Іванавіч. Полацак, 23 чэрвеня».

Я хутка глянуў на съянину дзе вісеў календар, там відаць была дата 20 чэрвеня. Гэта быў дзень, калі я прыехаў у Полацак і ўвечары гасьціваў у Івана Іванавіча.

— Якая сяньня дата? — спытаўся я ў «Падземнага Чалавека».

— А якая-ж, то-ж ведама 23 чэрвеня, — адказаў ён, пасьміхаючыся.

— А калі я ў вас быў?

— То-ж вы заўчора былі ў нас, у ваўторак, а сяньня мы маем, дзякаваць Богу, чацвер, заўтра будзе пятніца. Св. Яна.

Голос «Падземнага Чалавека» здаўся мне нейкім скрыпучым, ён уплываў на нэрвы, як пілаванье па зялезе.

Мяне агарнуў ізноў забабонны страх, і я пастараўся чым хутчэй пазбыцца гасціця. На адходным, заміж звычых словаў пры развітаныні, ён сказаў:

— Мы яшчэ пабачымся.

Застаўшыся адзін, я прыпамінаў абраз па абразе ўсё мной бачанае ад часу звароту дамоў з гасцініны ад Івана Іванавіча.

Не, я ня съніў. Думаў, перадумваў і зноў прыходзіў да перакананія, што ўсё гэта было на яве, усё гэта

было рэальнасьцяй. «Можа я пераблытаў даты», гануў я і, каб пераканацца, выняў з кішані запісную кніжку. Так, праўда: выехаў я зь Вільні ўвечары 19 чэрвеня, раніцою 20 быў у Полацку. Я пазваніў.

Калі прыйшоў пумарны, я спытаўся ў яго, якая сяньня дата?

Перш, чымся адказаць на пытаньне, ён хутка загаварыў:

— Добра, што вы, панічу вярнуліся, ато ўчора прынесълі вам тэлеграму, а як вас ня было, то я ня ведаў, што рабіць зь ёю. Дата-ж, панічыку, сяньня 23-я. Але дзе вы, панічу, бавіліся так доўга? Як мне сказалі, што вы выехалі ў госьці, то я, прызнацца, і ня прыбіраў і ёп заклапаціўся каля мыцельніка.

— Хто табе сказаў, што я выехаў у госьці? — спытаўся я парывіста.

— Ды-ж во гэты самы, што быў цяпер у вас, нанічыку, «Падземнік», як яго ў нас называюць. — А пасьля ён спахапіўся і борзда набег па тэлеграму.

Тэлеграма была з дому: «Прыяджай назад першым цягніком важныя справы», пісалася ў тэлеграме. Я моцца занепакоіўся, бо вылічыў, ніякіх «важных справаў» не прадбачылася. Што там? Хвароба? Няшчасце? Чаму не сказана, якія там справы?

І гэтак раздумваючы, я пачаў складаць сваё рэчы. Пасьля сеў і адпісаў Івану Іванавічу на ягоныя запросяны, што з прычыны тэлеграмы, якая кліча дамоў, ня буду ў уго на імянінах і, пажадаўшы яму ўсяго лепшага, закончыў лісток.

Таго-ж дня, позна ўвечары, быў я ўжо дома. Аказаўлася, ніякіх важных справаў дома ня было і ніхто з хатніх мне тэлеграмы ня высылаў. Хоць на белягу выразна было пазначана: «Выслана зь Вільні, прынята ў Полацку».

У ранічнай газэце 24 чэрвеня я прачытаў тэлеграму з Полацка гэткага зьместу: «учора, 23 чэрвень, увечары, памёр мясцовы полацкі архэалёг і гісторык Іван Іванавіч».

Канец.